

Финишировали
первыми

с. 5



Благодарили
за преданность

с. 6



Творческий
подарок родной
стране

с. 7



1 жніўня 2020 года
Субота


Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года



ДОБРУШСКИ КРАЙ

№58 (10976)

ЗАЎТРА – ДЗЕНЬ ЧЫГУНАЧНІКА



Да выбараў
Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
засталося
7
дзён

Весткі з месцаў

Дапамогуць валанцёры

Каля сарака актывістаў раённай арганізацыі БРСМ прайшлі анлайн-навучанне валанцёраў для работы на выбарчых участках.

Як паведаміла першы сакратар райкама БРСМ Таццяна Савельева, каманда валанцёраў руху "Добрае сэрца" будзе дапамагаць маламабільным выбаршчыкам у час датэрміновага галасавання і ў асноўны дзень выбараў.

– Гэта традыцыйная акцыя праводзіцца ў час выбарчых кампаній, – адзначыла суразмоўца. – У мінулым годзе паслугамі нашых валанцёраў скарысталася некалькі дзясяткаў інвалідаў.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

У ліку легендарных брэндаў

Добрушскі фарфоравы завод прымае ўдзел у праекце аднаго з вядомых выданняў "Легендарныя брэндыв".

Рэдакцыя выбрала самыя буйныя брэндыв, якія з'явіліся ў СССР і працягваюць выпускацца на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Галасаванне працягнецца да канца кастрычніка, аднак ужо сёння абрэвіатура "ДФЗ" лідзіруе ў намінацыі "Нашы легенды" сярод больш чым сарака ўдзельнікаў.

Сяргей ВОЛЬГІН



Білетны касір Святлана Перхунова

Каса добрых паслуг

Напярэдадні прафесійнага свята работнікаў Беларускай чыгункі журналісты "ДК" пазнаёміліся з чалавекам, які хаця і не адпраўляе цягнікі, але мае прамое дачыненне да пасажырскіх перавозак.

Пачатак чатырнаццатай гадзіны. У зале чакання станцыі Церахоўка – ажыўленне.

Часу да адпраўлення цягніка рэгіянальных ліній "Гомель – Куток" яшчэ дастаткова. Але пасажыры загадзя выстраіліся ў чаргу ля акенца касы. Святлана Перхунова ўважліва выслухоўвае іх просьбы.

– Праз мікрафон чутна неразборліва, – заўважаю.

З дазволу начальніка станцыі Аляксандра

Камзолава аказваюся па той бок акенца касы.

– Навучылася разумець з паўслова, – кажа ў адказ Святлана Перхунова. – Большасць пасажыраў – мясцовыя, ведаюць мяне. А я – іх.

(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 15.43
Луна

1, 2 августа – в Козероге,
3, 4 – в Водолее



Полнолуние
3 августа

2 августа



НОЧЬЮ +13...+15
ДНЕМ +19...+21

Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер северный 4-6 м/с.

3 августа



НОЧЬЮ +10...+12
ДНЕМ +21...+23

Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный 2-4 м/с.

Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Машинисты и проводники, диспетчеры и путейцы, дежурные и стрелочники, кондукторы и мастера, ремонтники и осмотрщики – каждый из них по отдельности и все они вместе делают одно важное и нужное дело – обеспечивают исправность стальных магистралей, надежность грузовых и безопасность пассажирских перевозок. Спасибо вам за преданность выбранному делу, которое требует большой ответственности, дисциплины и самоотдачи, за вашу



самоотверженностью и мастерством, энергию и энтузиазм!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, тепла и радости, а также дальнейших трудовых достижений, достойных условий труда, роста благосостояния, жизненного оптимизма!

**Районный исполнительный комитет
Районный Совет
депутатов**

ВИЗИТЫ

Завод заработает в срок



Добруш посетили заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, заместитель генерального прокурора республики Александр Лашин. Основная цель визита – проверка исполнения поручений по завершению проекта – организации производства мелованных и немелованных видов картона.

– Есть четкий график проведения работ, – рассказал Юрий Назаров. – Проблема одна: из-за коронавирусных препон почти полтора месяца ждали приезда австрийских специалистов. Но контракт подписан. Сейчас актуализируем планы, чтобы не сорвать установленные сроки.

Руководство концерна «Беллесбумпром», представители подрядных организаций доложили вице-премьеру о ходе работ, обозначили ряд вопросов, в решении которых необходима помощь.

– Выделенные средства осваиваются, со всеми подрядными организациями заключены договоры, – обрисовал общую ситуацию директор Добрушской бумажной фабрики Ромас Радевич. – Работы на очистных сооружениях, энергетическом комплексе идут по графику. Что касается основного производства, то компания «Андриц» уже провела аудит. В середине августа австрийские специалисты приступят к работам.

По словам Ромаса Радевича, в этом году производство запустится в режиме пусконаладочных работ. Выпуск же картона начнется в начале следующего года.

– Не менее 80 процентов продукции планируется реализовывать за рубежом, – отметил он. – Определены перспективные рынки сбыта с учетом того, что на постсоветском пространстве аналогичный продукт не производится.

Во время импровизированного совещания заместитель премьер-министра обратил внимание на использование местных видов сырья. Бумажная фабрика и сейчас потребляет целлюлозу производства Светлогорского ЦКК. В среднем – по 600–700 тонн ежемесячно. Поставки налажены, логистика отработана.

– Создание производств, работающих на местном сырье, должно стать приоритетным в ближайшее время, – отметил Юрий Назаров. – И лесной комплекс республики в этом плане показателен. Прослеживается четкая цепочка: производство целлюлозы на ЦКК, выпуск картона в Добруше, изготовление упаковки. А это – и рабочие места, и сырьевая независимость.

**Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА**

Каса добрых паслуг

**(Заканчэне.
Пачатак – на 1 с.)**

Такая акалічнасць, безумоўна, дапамагае ў рабоце з людзьмі. Хаця іншым часам і ставіць касіра ў складанае становішча. Здраеца, некаму «пасуседску» ёй даводзіцца купляць білет за ўласныя сродкі ці скідвацца на яго набыццё калектывам. Але як не выручыць чалавека!

– Дайце такія білеты, каб у Мінск утраіх ехаць у адным вагоне і пажадана – побач! – патрабаванне жанчыны толькі на нейкі момант касіра падалося праблемай.

Некалькі рухаў мышкай, і на маніторы – схема расадкі па кожным вагоне патрэбнага цягніка. Прапанаваны варыянт быў прыняты са словамі ўдзячнасці.

– Апошнім часам пасажыры ўсё часцей заказваюць білеты праз Інтэрнэт, – адзначае суразмоўца. – А выкупляюць, мяняюць або здаюць праязныя дакументы ў касе. Па магчымасці імкнуцца зрабіць усё, каб чалавек застаўся задаволены.

Магчымасць зносінаў з людзьмі – менавіта за гэта Святлана Перхунова любіць сваю прафесію. 20 жніўня споўніцца 30 год, як церахаўчанка прыйшла працаваць у калектыву мясцовай чыгуначнай станцыі. Калегі жартуюць: маўляў, яе маці, якая доўгі час працавала тут пуцейцам, і прывяла сюды дачку за руку. Спачатку Святлана была прыёмшчыкам, потым – раз'язным касірам. Такая пасада ёсць і сёння, па ведамляе начальнік станцыі. Шэсць касіраў абілечваюць

пасажыраў у цягніках Кругавец – Гомель, Мікалаеўка – Гомель.

Апошнія чатыры месяцы з-за пандэміі рух паяздоў міжнародных зносінаў праз станцыю Церахоўка спынены. Прыгарадная карыстаюцца папулярнасцю ў тых, хто часта ездзіць па справах у абласны цэнтр. Хутка, зручна, танна. Актыўнасць руху грузавага саставаў, у тым ліку і ў напрамку Украіны, сёлета ўзраста на 10 працэнтаў. Задачы ж калектыву чыгуначнікаў засталіся нязменнымі.

– Калі не было «сюрпрызаў», няспраўнасцей і перашкод на пуцях – лічым, што суткі прайшлі паспяхова, – заўважае кіраўнік калектыву станцыі Аляксандр Камзолаў.

**Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА**



ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Инвестиции в будущее

Сегодня одна из самых обсуждаемых тем – предстоящие выборы Президента Беларуси. О них говорят в рабочих коллективах, на лавочках возле подъездов и на молодежных тусовках.

«ДК» поинтересовался у тех, кто впервые опустит бюллетень в урну для голосования, как они относятся к предстоящему важнейшему политическому событию и за что будут голосовать.

**Дарья НОВИЦКАЯ,
работница Добрушской ЦРБ:**



– Голосовать буду впервые. В какой-то мере для меня этот день будет праздником. В целом к ситуации в избирательном процессе отношусь спокойно. Ознакомилась с программами кандидатов, заранее определила для себя, кого хочу поддержать своим голосом.

В целом же голосовать буду за стабильность в стране, достойный уровень жизни, соответствующий заработок. Наша семья – молодая. Планируем иметь и собственное жилье, и возможности для самореализации, карьерного роста. Хочется спокойной жизни для себя и наших будущих детей.

**Владислав ПИСЬМЕННИКОВ,
курсант российской военной Академии
связи имени Буденного:**



– Выбирать президента мне придется впервые. Мысленно уже поставил «птичку» в нужном квадрате.

Учусь в Санкт-Петербурге, а на практику прибыл в одну из белорусских воинских частей. Здесь и проголосую. Как человек военный и уже принявший присягу на верность республике, уверен: нам нужен мир, согласие в обществе. Нужны дружба и партнерство со странами-соседками. За такое будущее и решил голосовать. Тем, кто пытается дестабилизировать обстановку, скажу свое «Нет».

**Иван КОЗЛОВ,
студент:**



– Приехал на недельку в Добруш к бабушке. 9 августа обязательно вернусь в Гомель, чтобы принять участие в голосовании. Хочется праздника, ощущения причастности к созданию истории, к будущему нашей страны.

Делая выбор, полагаюсь на биографию и опыт своего кандидата: что он уже сделал для общества, какие планы строит на определенный законом президентский срок. Мне учиться еще 4 года. Волнуюсь: какой будет республика в тот момент, когда придется искать первое место работы? Надеюсь, мой голос станет своеобразной инвестицией в наше общее будущее.

**Спрашивал Сергей ЧАЙДАК
Фото из соцсетей**

НА СВЯЗИ

3 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 2-47-43 пройдет прямая телефонная линия с участием Ольги Владимировны СЫЧЕВОЙ, председателя суда Добрушского района.